

ПАСТАНОВЫ БЮРО ЦК КП(б)Б АБ ХОДЗЕ ПАДРЫХТОўКІ МА-  
САВЫХ КАЛГАСНЫХ КАДРАў ПА ДЗЯРЖЫНСКАМУ І УВАРАВІЦКАМУ  
РАЕНАХ І АБ ХОДЗЕ ВЫКАНАННЯ МАЛАКОПАСТАВАК ПА  
ЗАСЛАўСКАМУ І РАГАЧОўСКАМУ РАЕНАХ.

ПАСТАНОВА ЦВК СССР АБ УЗНАГОРДЖАННІ ОРДЭНАМ ЛЕЊІ-  
НА ЧУВАШСКАЙ АССР І ЯЕ КІРАўНІКОў.

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — БЕЗ АДСТАЮЧЫХ СЯМЕН ФІРЬІ  
— Чырвоныя партызаны, мікуноў — правільны ўлік ура-  
джаю баявая задача, Варшаўскі — сустрэнем усенароднае  
свята новымі перамогамі на фінансавым фронце.  
КАРЭСПАНДЭНЦЫ: ЛОСЕУ — НА ЛУГУ, М. К. — МАЛАДОСЦЬ,  
ЖЫЦЬ ПЕРАДАСНАСЦЬ ЛЮДЗЕЙ.  
АПОШНЯЕ СЛОВА РАКОШЫ НА ФАШЫСЦКІМ СУДЗЕ.

## АБ ХОДЗЕ ПАДРЫХТОўКІ МАСАВЫХ КАЛГАСНЫХ КАДРАў ПА ДЗЯРЖЫНСКАМУ І УВАРАВІЦКАМУ РАЕНАХ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Заслухаўшы паведамленне са-  
кратара дзяржынскага РК КП(б)Б  
т. Дамброўскага і уваравіцкага  
РК КП(б)Б т. Фрыдмана, бюро ЦК  
КП(б)Б адзначае, што план пад-  
рыхтоўкі масавых калгасных кад-  
раў па гэтых раёнах амаль сор-  
ван (Дзяржынскі раён праваліў  
курсы машыністаў, жніяршчыкаў  
і касільшчыкаў, ільводерабіль-  
шчыкаў, ільвотрапальшчыкаў, ва-  
гаўшчыкаў і т. д.; Уваравіцкі раён  
праваліў курсы старшых калгас-  
цаў, яшчэ не арганізаваў курсы  
ракункаводаў, сушыльшчыкаў  
і т. д.).

ЦК канстатуе, што такое ста-  
новішча з падрыхтоўкай масавых  
калгасных кадраў на ўказаных  
раёнах сведчыць аб з'яўнай неда-  
апыцці палітычнай і практычнай  
важнасці падрыхтоўкі кадраў з  
боку райкомаў, райвыканкомаў  
указаных раёнаў і аб поўнай бя-  
зладзейнасці кіраўніцтва райза і МТС  
у гэтых важнейшых пытанні.

Бюро ЦК указвае на недапуш-

чалнасць такой работы па пад-  
рыхтоўцы масавых калгасных кад-  
раў у Дзяржынскім і Уваравіцкім  
раёнах і патрабуе ад сакратара  
дзяржынскага РК КП(б)Б т. Дам-  
броўскага, уваравіцкага РК — тав.  
Фрыдмана, дырэктароў МТС і за-  
гадчыкаў райза гэтых раёнаў па-  
большэвіцку арганізаваць падрых-  
тоўку калгасных кадраў, склікаць  
курсы тых кваліфікацый, на якіх  
яшчэ куроў не збіралі, камплек-  
таваць гэтыя курсы лепшымі пра-  
веранымі калгаснікамі-ударнікамі,  
абслужыць гэтыя курсы лепшымі  
выкладчыкамі, асабіста праводзіць  
гутаркі з курсантамі і забяспечыць  
поўнае выкананне падрых-  
тоўкі масавых калгасных кадраў  
ўсіх кваліфікацый, згодна плана  
Наркама БССР, падрыхтоўшы  
першатаргова масавыя калгасныя  
кадры да ўборачнай кампаніі.

Бюро ЦК папярэджвае загадчы-  
ка райза Уваравіцкага раёна, за-  
гадчыка райза і дырэктароў МТС  
Дзяржынскага раёна аб тым, што

ЦК далей не пацярпіць такіх не-  
далушчальства гнілых, неабольшэвіц-  
кіх адносін да пытання падрыхтоў-  
кі калгасных кадраў і што далей-  
шыя іх такія адносіны да падрых-  
тоўкі калгасных кадраў падцягнуць  
за сабой стражэйшыя меры парты-  
зыйнага ўздзеяння.  
Бюро ЦК асобна папярэджвае  
Наркама, што з яго боку няма  
апаратных мерапрыемстваў у  
сферае кантролю за падрыхтоўкай  
кадраў. ЦК патрабуе ад НКЗБ ба-  
льшой аператыўнай работы па кі-  
раўніцтву падрыхтоўкай калгас-  
ных кадраў, прыцягваючы да ад-  
казнасці вінаватых у зрыве пад-  
рыхтоўкі гэтых кадраў.

Бюро ЦК папярэджвае ўсіх са-  
кратароў РК, старшых райвыкан-  
комаў, загадчыкаў райза і дырэ-  
ктароў МТС аб тым, што справа  
падрыхтоўкі масавых калгасных  
кадраў з'яўляецца вельмі палі-  
тычнай справай і што кіраўніцтва  
ўсіх раёнаў павінна зрабіць для  
сябе звычай з гэтага рашэння.

## Пастанова Цэнтральнай камісіі па спаборніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю (ад 3 ліпеня 1935 г.)

1. Переходны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе зернавых і  
бульбяных раёнаў пачынаць з МЕНСКИМ раёнам. Зярынуць увагу кі-  
раўніцтва Менскага раёна на зусім незадавальняючым тэмпы сіласаван-  
ня і вывазі гною, а таксама адсутнасць за мінулыя п'яцігоддзі прам-  
росту па падняццю папараў і неабходнасць поўнага знішчэння пуста-  
зелля.
2. Переходны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе ільнаводчых  
раёнаў адыбраць ад ЧАШНІЦКАГА раёна і перадаць ГОРАЦКАМУ ра-  
ёну, заняўшы гэты раён на чырвоную дошку.
3. За адставанне па сенакешэнні і пад'ёму цэліны зняць ЧАШНІЦ-  
КІ раён з чырвонай дошкі. Зярынуць увагу кіраўніцтва гэтага ра-  
ёна, што пры ўмове ўзмацнення тэмпаў па п'яцігоддзі адставанні ра-  
ён можа ў бліжэйшую п'яцігодку быць занесен на чырвоную дошку.
4. Папярэдзіць кіраўніцтва БАБРУЙСКАГА раёна, што калі ў не-  
ступную п'яцігодку не будзе ліквідавана адставанне па сенакешэнні,  
раён будзе знят з чырвонай дошкі.
5. За адставанне ў сенаўборцы, падняццю цэліны і сіласаванні  
зняць ДАМАНАВІЦКІ раён з чырвонай дошкі.
6. Папярэдзіць кіраўніцтва КІРАўСКАГА раёна аб неабходнасці  
ўзмацнення тэмпаў падняцця цэліны і вывазі гною.
7. За прыклады ўзорнай барацьбы ў сенаўборцы, падняцці папараў  
і цэліны дадаткова занесці на чырвоную дошку СТАРАДАРОЖСКІ і  
СТАРОБІНСКІ раёны. Папярэдзіць кіраўніцтва Старобінскага раёна аб  
неабходнасці ўзмацнення тэмпаў падняцця папараў і сіласавання.
8. За адставанне ў сенаўборцы і вывазі гною зняць БАГУШЭУ-  
СКІ раён з чырвонай дошкі.
9. Улічваючы, што за апошняю п'яцігодку ЕЛЬСКІ і БЫХАўСКІ  
раёны далі значны прырост у сенаўборцы, падняццю папараў і цэлі-  
ны, зняць гэтыя раёны з чорнай дошкі. Падіаючы АСВЕЙСКІ раён  
на чорнай дошцы, папярэдзіць кіраўніцтва раёна, што пры ўзмацнен-  
ні тэмпаў сенаўборкі, падняцця цэліны і сіласавання раён у наступ-  
ную п'яцігодку можа быць знят з чорнай дошкі.
10. За недапушчальнае адставанне ў сенаўборцы, сіласаванні і вы-  
вазі гною дадаткова занесці на чорную дошку БРАГІНСКІ і АСПА-  
ВІЦКІ раёны. Камісія папярэджвае кіраўніцтва ДРЫСЕНСКАГА, БЯ-  
РЭЗІНСКАГА, ПОЛАЦКАГА і РАСОНСКАГА раёнаў, што калі яны не  
даб'юцца рэзкага ўзніцця тэмпаў сенаўборкі, гэтыя раёны будуць за-  
несены на чорную дошку.
11. Выклікаць на пасяджэнне Цэнтральнай камісіі па спаборніцтву  
кіраўнікоў АСВЕЙСКАГА, БРАГІНСКАГА і АСПАВІЦКАГА раёнаў з  
дакладам аб ходзе спаборніцтва і прычыннае адставання іх раёнаў.

## Аб ходзе выканання малакопаставак па Заслаўскаму і Рагачоўскаму раёнах

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Заслухаўшы паведамленне са-  
кратара заслаўскага РК КП(б)Б т.  
Хаскіна і загадчыка рагачоўскага  
райкантгору Маслапрама т. Кука-  
ренка, — бюро ЦК КП(б)Б адзначае,  
што гадавы план малакопаста-  
вак на 20 чэрвеня па Заслаў-  
скаму раёну выканана на 39,7  
прод., па Рагачоўскаму раёну —  
на 41,1 прод.

Такое становішча з выкананнем  
плана малакопаставак па гэтых  
раёнах сведчыць аб з'яўнай неда-  
апыцці палітычнай важнасці ма-  
лакопаставак, адсутнасці бараць-

бы з антыдзяржаўнымі адносінамі  
к пастаўкам малака, недастатко-  
вага растлумачэння, што малако-  
пастаўкі таксама абавязковы да  
выканання, як і зернапастаўкі,  
мяснапастаўкі і іншыя абавяза-  
цельствы перад дзяржавай. З боку  
раённых арганізацый да ўлічваю-  
чыся ад малакопаставак не пры-  
нялі меры адміністрацыйнага  
ўздзеяння, прадулжэння зако-  
наў.

Бюро ЦК указвае на недапуш-  
чалнасць такой работы па ма-  
лакопастаўках у Заслаўскім і Ра-

гачоўскім раёнах, абавязвае са-  
кратара заслаўскага РК КП(б)Б т.  
Хаскіна і рагачоўскага РК т. Вай-  
мана — правярць па сектарах  
выкананне плана малакопаставак  
і дабіцца поўнага выканання пла-  
на ва ўстаноўлены ўрадам тэр-  
міны.

Улічваючы адставанне па выка-  
нанні малакопаставак Лельчыц-  
кага, Парыцкага, Племчаніцкага,  
Сенненскага і Дуброўнскага ра-  
ёнаў, якім неабходны заслухаць  
гэтыя раёны на бліжэйшым пасяд-  
жэнні бюро ЦК КП(б)Б.



Рашэннем Цэнтральнай камісіі па спаборніцтву з Заходне-  
Сібірскім краем і Заходняй вобласцю за ўзорны пака-  
зальнікі барацьбы за большэвіцкі ўрадавы заносам на  
чырвоную дошку наступныя раёны:

- Менскі (сакратар ГЕ КП(б)Б Рысін, старшыня  
РВК Жары);
- Бабруйска (сакратар РВК КП(б)Б Чарнышоў,  
старшыня РВК Царонан);
- Чарнаўскі (сакратар РВК КП(б)Б Вятроў, стар-  
шыня РВК Ратайна);
- Горацкі (сакратар РВК КП(б)Б Сарафімаў, стар-  
шыня РВК Су);
- Аршанскі (сакратар РВК КП(б)Б Соснін, стар-  
шыня РВК Міцноў);
- Любаньскі (сакратар РВК КП(б)Б Кардаш,  
старшыня РВК Шляяр);
- Кіраўскі (сакратар РВК КП(б)Б Вільчан, стар-  
шыня РВК Блюмін);
- Слуцкі (сакратар РВК КП(б)Б Ніштымаў, стар-  
шыня РВК Князеў);
- Грэскі (сакратар РВК КП(б)Б Гніляневіч, стар-  
шыня РВК Рабцэвіч);

## Ход сенаўборкі, падняцця папараў, цэліны, сіласавання, праполкі і вывазі гною па БССР на 1 ліпеня 1935 года (у процантах)

Раён	Сенакешэн- ня	Падняццю папараў	Падняццю цэліны	Заносам на чырвоную дошку	Заносам на чорную дошку	Сіласаван- не	Вываз гною
1. Мешокі	67,2	66,7	80,8	8,7	101,9	100,0	100,0
2. Аршанскі	62,3	77,8	87,4	8,0	101,8	100,0	113,7
3. Старобінскі	51,7	31,7	44,3	8,7	106,7	100,0	111,6
4. Грэскі	45,0	85,0	89,3	9,9	117,9	100,0	114,0
5. Старадарожскі	45,8	87,0	70,3	17,1	102,8	100,0	88,0
6. Чырвоная Слабода	45,3	71,5	88,6	5,5	100,0	100,0	120,9
7. Любаньскі	45,1	80,4	52,4	6,9	108,4	100,0	102,7
8. Слуцкі	43,4	78,6	44,2	12,5	111,6	100,0	113,1
9. Кіраўскі	41,9	117,8	85,3	11,8	100,0	100,0	101,3
10. Рудзінскі	41,6	80,3	53,5	9,7	114,6	100,0	112,5
11. Удзінскі	34,3	6,1	4,9	6,9	100,0	100,0	113,3
12. Чачэрскі	33,5	49,8	8,1	4,9	107,9	100,0	86,3
13. Вітомльскі	33,4	81,5	83,5	1,7	100,0	100,0	105,9
14. Чарнаўскі	32,4	93,0	48,1	22,1	107,4	100,0	100,0
15. Добрушскі	31,8	64,8	17,7	12,6	105,5	100,0	128,5
16. Лоеўскі	30,9	27,8	39,9	26,9	90,0	100,0	107,3
17. Капыльскі	29,4	82,7	25,5	4,1	116,9	94,8	112,5
18. Перахаўскі	29,3	42,8	12,9	19,5	100,0	100,0	152,3
19. Веткаўскі	28,8	46,9	26,1	21,9	110,4	98,4	119,4
20. Горацкі	27,0	97,5	65,3	30,6	100,0	100,0	128,8
21. Камамуцкі	26,5	60,8	63,6	6,9	103,7	100,0	111,8
22. Даманавіцкі	25,8	87,9	32,9	4,7	105,6	100,0	95,8
23. Лельчыцкі	24,9	65,9	64,6	27,8	100,3	100,0	101,0
24. Крычаўскі	24,0	74,0	14,9	4,3	98,3	100,0	88,3
25. Свяцкі	24,0	49,6	105,5	8,2	104,3	100,0	101,8
26. Чырвоная Поляна	23,9	69,7	23,7	7,7	110,4	90,8	77,0
27. Капаткевіцкі	23,8	23,4	23,6	5,0	100,1	100,0	182,6
28. Бешанковіцкі	22,9	89,7	42,8	1,5	113,2	100,0	129,7
29. Дзяржынскі	22,8	81,2	30,8	1,7	100,3	100,0	107,1
30. Бабруйска	22,3	100,0	61,0	13,6	100,0	100,0	115,1
31. Гародзкі	21,9	66,0	30,9	7,1	100,5	100,0	141,5
32. Дуброўнскі	21,2	93,7	29,0	21,1	101,4	100,0	79,8
33. Гомельскі	21,0	39,7	26,6	8,0	100,0	100,0	120,9
34. Ельскі	20,5	61,6	36,0	11,6	97,8	100,0	98,1
35. Валынскі	20,4	86,4	36,1	23,8	96,2	100,0	95,6
36. Багушэўскі	20,3	100,6	55,5	17,4	100,0	100,0	101,6
37. Клічаўскі	20,3	88,8	7,8	2,8	102,9	100,0	102,6
38. Чапляўскі	20,0	62,7	35,8	16,5	107,3	100,0	113,4
39. Ходзьскі	19,0	48,6	81,3	10,3	99,8	100,0	73,4
40. Рагачоўскі	18,9	50,1	23,8	7,7	102,5	100,0	103,8
41. Кармянскі	18,5	74,0	46,1	1,8	93,5	97,9	63,0
42. Пухавіцкі	18,1	48,1	30,4	18,9	119,3	97,3	113,3
43. Клімавіцкі	17,8	87,9	33,6	21,8	113,1	100,0	101,4
44. Віцебскі	17,4	84,0	81,5	—	100,0	100,0	99,9
45. Тураўскі	17,4	25,9	27,6	53,0	100,1	100,0	122,3
46. Смалевіцкі	17,0	69,7	85,1	5,3	108,7	100,0	106,4
47. Крупскі	16,9	93,5	63,0	13,4	100,0	100,0	113,5
48. Ушацкі	16,9	66,0	27,6	66,0	102,0	100,0	106,2
49. В. Капалеўскі	16,8	97,4	63,4	12,0	99,1	100,0	102,4
50. Логоўскі	15,8	81,6	32,9	55,3	98,3	100,0	118,5
51. Мазырска	14,9	40,8	25,8	8,2	100,0	100,0	155,9
52. Мар'ясінскі	14,8	55,1	23,8	6,1	96,4	100,0	100,7
53. Мельніцкі	14,3	78,2	61,5	35,5	118,4	100,0	98,7
54. Суражскі	14,0	89,7	40,6	9,5	99,1	100,0	88,9
55. Выхаўскі	13,8	48,0	40,9	3,1	99,3	100,0	106,3
56. Журавіцкі	13,1	100,4	18,0	10,8	99,5	100,0	104,3
57. Нараўлянскі	12,9	51,9	50,1	5,8	102,3	100,0	99,1
58. Шклоўскі	12,8	78,3	13,6	3,8	100,0	100,0	113,3
59. Халопеніцкі	12,8	69,5	39,0	9,8	92,9	100,0	106,6
60. Талачынскі	12,5	100,4	45,1	—	104,3	100,0	110,5
61. Жыткавіцкі	11,9	35,3	9,3	43,6	94,3	98,9	86,7
62. Заслаўскі	11,8	65,5	13,1	6,1	102,3	100,0	95,8
63. Лёвчанскі	11,8	89,3	39,4	13,7	101,2	100,0	78,5
64. Рэчыцкі	11,6	55,6	38,0	8,5	101,8	100,0	100,0
65. Чэрвеньскі	11,6	37,9	28,0	1,9	107,0	100,0	96,5

## Без адстаючых!

Лічы з самых выдатных да-  
сягненняў, з якімі падыходзіць  
Савецкая Беларусь да свайго ўсе-  
проц. (разам з лесазагатоўкамі).  
Прадукцыя выпушчана на  
441.097,1 тысяч рублёў. Задан-  
я станавіцца са здабычай торфу і  
па другіх сістэмах.  
Не выкалілі поўнага пром-  
інавана шэрагу імя Сталіна.

кратара заслужаюса РБ КП(б)Б т. Хаскина і загадчыка рагачоўскага райнапторы Маслапрама т. Кухаренка, — бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што гадавы план малакопаставак на 30 тэрвона па Заслаўскаму раёну выканан на 39,7 проц., на Рагачоўскаму раёну — на 41,1 проц.

Такое становішча з выкананнем плана малакопаставак па гэтых раёнах сведчыць аб лубай недаацэнцы палітычнай важнасці малакопаставак, адсутнасці бараць-

к пастаўкам малака, недаацэнкі вага растлумачэння, што малакопастаўкі таксама абавязковы да выканання, як і зернапастаўкі, мяснопастаўкі і іншыя абавязальнасці перад дзяржавай. З боку раённых арганізацый да ўхілячыхся ад малакопаставак не прыняліся меры адміністрацыйнага ўздзеяння, прадуздзяныя законы.

Бюро ЦК указвае на неадпаведнасць такой работы па малакопастаўках у Заслаўскім і Ра-

кратара заслужаюса РБ КП(б)Б т. Хаскина і рагачоўскага РБ т. Ваймана — правяршыць па сектарах выкананне плана малакопаставак і дабіцца поўнага выканання плана па ўстаноўленым ўрадам тэрмінах.

Улічваючы адставакне па выкананню малакопаставак Лельчыцкага, Парыцкага, Племчаніцкага, Сенненскага і Дубровенскага раёнаў, лічыць неабходным заслушаць гэтыя раёны на бліжэйшым пасаджэнні бюро ЦК КП(б)Б.

# Без адстаючых!

Адны з самых выдатных дасягненняў, з якімі падыходзіць Савецкая Беларусь да свайго ўсенароднага свята, з'яўляецца тое, што з неграў народу выраслі грамадзяныя кадры індустрыяльных рабочых і савецкай тэхнічнай інтэлігенцыі.

Шматлікія фабрыкі і заводы, пабудаваныя ў БССР за гады першай і другой пяцігодкі, настолькі ва патрабавалі і патрабуюць вопытных фув, якія-б маглі кіраваць складанай, перадавой тэхнікай. Праблема кадраў заўсёды прывоўвала ўвагу партыі і ўрада. Ва ўпартай барацьбе за аўладанне вышэйшай тэхнікі няўхільна рос колькасць і якасць рабочы клас БССР, рос камандны склад прамысловасці.

КП(б)Б выгадавала і выхавала мноства дасканалых людзей, дастойных вялікай эпохі Сталіна, адданых спраў сацыялістычнай барацьбы.

Успокійна хаця-б такія фігуры, як Кур'янов, Туфар, Зубаў, Карпеняно, Васілеўскі, Невар, Досіна, Агранат, Гарбачова, Юхневіч, Балавоўскі. Іх імёны не сходзіць са старонак друку. Яны шырока вядомы ва ўсёй рэспубліцы. Сотні і тысячы рабочых паспяхова аўладваюць тэхнікай, выпускаюць прадукцыю.

Гэтаму ня mala садеўнічаў масавы пошук за экачу тэхнінізму, ператварэнне дэлага раду фабрык і заводаў у прадпрыемствы суцэльнай тэхнічнай грамадасці.

У нас вырасла ня mala выдатных, вопытных дырэктароў заводаў, часта прайшоўшых шлях ад партштата, ад радавога рабочага, адчас некваліфікаванага. Укажам хаця-б таварышоў Драбышэўскага, Шолкава, Бандарчыка, Калабоўца, Карасіна.

Яркая характарыстыкай узраўню культуры працы на нашых прадпрыемствах з'яўляюцца выкажаныя вытворчых праграм фабрыкамі і заводамі.

Толькі што падвезены вынікі работы беларускай прамысловасці за першае паўгоддзе 1934 года. Яны назаўчора апублікаваны ў «Звяздзе». Па папярэдніх даных

проц. (разам з лесавытворчасцю). Прадукцыя выпушчана на 441.097,1 тысяч рублиў. Задачы перавыкананы як па прадпрыемствах саюзнай (103,3 проц.), так і рэспубліканскай (102,6 проц.) прамысловасці.

Гэтыя вынікі вельмі значнальны. Яны гавораць аб сур'ёзных поспехах рабочага класа БССР, дасягнутых пад кіраўніцтвам партыі тав. Сталіна. Гэтыя вынікі сведчаць аб палітычнай спеласці і тэхнічнай падарванасці кіраўнікоў прадпрыемстваў і рабочых калектываў.

Выкананнем поўнага прамфінплана прамысловасці Беларусі паказвае слабе дастойнай ганаровай рэволюцыйнай узнагароды — ордэна Леніна, якім партыя і ўрад узнагародзіла нашу рэспубліку.

Яшчэ ў мінулым годзе перавыкананне прамфінплана многімі прадпрыемствамі БССР было хранічнай з'явай. Майскі пленум ЦК КП(б)Б 1934 года апаціў работу прамысловасці за першыя чатыры месяцы, як зусім недавальняючую.

Цяпер-жа прамысловасць пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б і асабіста т. Гімаля перавыконвае планы і робіць гэта не ў парадку «штурмаў» і рыўкоў, а планамерна, сістэматычна, з дэкады ў дэкаду, з месяца ў месяц, з квартала ў квартал. Задачы выкананы па абсалютнай большасці галін прамысловасці і асобных прадпрыемстваў. Гэта акалічнасць вельмі каштоўная і важная.

Поспехі прамысловасці вялікія. Але было-б вельмі шкодным і не вартым большэвікоў дапусціць хоць-бы малейшае самасмукаенне і зазнайства.

Нельга ні на мінуту забываць, што ў нас ёсць яшчэ адстаючыя прадпрыемствы. Праўда, яны вылічваюцца ўсё ў меншай колькасці, але іх зусім не павінна быць у ордэнаснай рэспубліцы.

У першую чаргу трэба сказаць аб рабоце торфзаводаў. Па Беларусь календарны план на 1 ліпеня выканан толькі на 89,4 проц. У прыватнасці адзіна з буйнейшых

становішча са здабычай торфу і па другіх сістэмах.

Не выказалі поўнагадога прамфінплана шклозавод імя Сталіна, трубаціцельны завод, швейная фабрыка «Комінтэрн» і некаторыя іншыя прадпрыемствы. Толькі на 84,1 проц. выканан план хімічнай прамысловасці.

Кіраўнікі і калектывы рабочых гэтых прадпрыемстваў абавязаны глыбока прааналізаваць прычыны свайго адставання і сапраўды павольшэвіцку ўзяцца за справу. Трэба зразумець, што быць пераадстаючым — гэта значыць выдзяляцца белай варонай на фоне велізарных поспехаў усёй масы прадпрыемстваў.

Падагульваючы поўнагадовыя вынікі, мы абавязаны на ўвесь год заглядзець, што якасныя паказальнікі работы прамысловасці ў цэлым радзе выпадкаў недагучальна адстаюць ад колькасных. Тут для ўсёй прамысловасці ёсць шмат нявырашаных задач. Барацьба за якасць прадукцыі, зніжэнне сабекошту, барацьба за нлўхілы рост унутрыпрамысловых наапаўненняў, — усё гэта стаіць, як усеабаўная рашаючая праблема для кожнага прадпрыемства, для ўсіх галін прамысловасці.

Вырашэнне гэтай праблемы ў вялікай ступені будзе залежаць ад таго, наколькі хутка будзе развівацца ў нас выдатніцтва — гэта новая форма руху лепшых перадавых людзей за дасканаласць аўладання тэхнікай свайго справы. А трэба адзначыць, што ў галіне пераацэнкі бліскуча слабе адраўдаўшага вопыту меншынцаў далёка не ўсюды робіцца ўсё, што неабходна.

У прагове таварыша Сталіна на выпуску ваенных акадэміяў для прамысловасці, які і для ўсіх іншых галін народнай гаспадаркі, дан ключ да далейшага росту і росквіту. Неахопы ў рабоце прамысловасці — ёсць перш за ўсё рэультат праблемаў у выхаванні кадраў, у аўладанні гэтымі кадрамі тэхнікай у такой ступені, як гэтага патрабуе аб'ектны дзень.

Сур'ёзна, удужліва, па-дэлавому ўзяцца за выкананне дырэктывы правядыра партыі — вось шлях, па якому павінны пайсці работнікі прамысловасці ў выкананні

## ДОШКА

Рашэннем Цэнтральнай камісіі па сааборніцтву ў Заходне-Сібірскім краі і Заходняй вобласці па ўзгорым паказальнікі барацьбы за большэвіцкі ўраджай занесены на чырвоную дошку наступныя раёны:

**Менскі** (сакратар РБ КП(б)Б Рыснін, старшыня РВК Жарыні);

**Бабруйсн** (сакратар РБ КП(б)Б Чарнышоў, старшыня РВК Цароман);

**Чэрныаўскі** (сакратар РБ КП(б)Б Вятроў, старшыня РВК Ратайна);

**Горэцкі** (сакратар РБ КП(б)Б Серафімаў, старшыня РВК Суі);

**Аршанскі** (сакратар РБ КП(б)Б Соснін, старшыня РВК Міцноў);

**Любаньскі** (сакратар РБ КП(б)Б Кардаш, старшыня РВК Шиляр);

**Кіраўскі** (сакратар РБ КП(б)Б Вільчан, старшыня РВК Блюмін);

**Слуцкі** (сакратар РБ КП(б)Б Ніштымаў, старшыня РВК Князеў);

**Грэсн** (сакратар РБ КП(б)Б Гніляневіч, старшыня РВК Рабцэвіч);

**Старобінскі** (сакратар РБ КП(б)Б Баярчэнна, старшыня РВК Лабаню);

**Старадаронскі** (сакратар РБ КП(б)Б Ранаў, старшыня РВК Русан).

## Чорная Дошка

Рашэннем Цэнтральнай камісіі па сааборніцтву ў Заходне-Сібірскім краі і Заходняй вобласці па адставакне ў сенакшэнні, падняцці папараў, паліны і сіласавачня занесены на чорную дошку наступныя раёны:

**Асіпавіцкі** (сакратар РБ КП(б)Б Фельдман, старшыня РВК Караленка);

**Брагінскі** (сакратар РБ КП(б)Б Граньноў, старшыня РВК т. Філімонаў);

**Асвейскі** (сакратар РБ КП(б)Б Сердаюноў, старшыня РВК Мартыноў).

38. Рагачоўскі	20,3	88,8	7,8	2,8	102,9	100,0	102,6	2,7
39. Чапніцкі	20,0	82,7	88,8	16,5	107,5	100,0	118,4	76,2
40. Хойніцкі	19,0	45,6	81,3	10,5	99,6	100,0	78,4	74,4
41. Рагачоўскі	18,9	50,1	88,8	7,7	102,5	100,0	103,5	89,5
42. Каралінскі	18,5	74,0	45,1	1,5	82,5	97,9	85,0	1,6
43. Пухавіцкі	18,1	48,1	30,4	13,9	119,3	97,8	118,3	4,3
44. Калімавіцкі	17,8	57,9	83,6	21,8	115,1	100,0	101,4	84,1
45. Віцебскі	17,4	84,0	31,5	—	100,0	100,0	86,9	86,6
46. Тураўскі	17,4	25,9	27,6	88,0	100,1	100,0	122,8	0,9
47. Смаленскі	17,0	82,7	35,1	5,2	106,7	100,0	106,4	7,1
48. Крупскі	16,9	93,5	63,0	13,4	100,0	100,0	116,6	88,6
49. Ушачскі	16,9	85,0	27,0	66,6	102,0	100,0	106,3	89,9
50. В. Камалеўскі	15,5	97,4	83,4	12,0	99,1	100,0	102,4	45,1
51. Лагоўскі	15,5	81,4	32,9	55,9	99,2	100,0	119,5	5,0
52. Мазырскі	14,9	40,8	25,3	8,2	100,0	100,0	166,9	88,5
53. Маріаўскі	14,8	89,1	28,6	0,1	95,4	100,0	100,7	12,8
54. Мухаўскі	14,8	78,2	61,5	35,5	118,4	100,0	98,7	158,5
55. Суражскі	14,0	82,7	40,6	9,5	95,1	100,0	89,8	—
56. Выхаўскі	13,9	48,0	40,9	3,1	99,5	100,0	106,2	4,0
57. Журавіцкі	13,1	100,4	18,0	10,8	99,9	100,0	104,2	47,9
58. Нараўлянскі	12,9	61,9	50,1	6,6	102,3	100,0	99,1	85,8
59. Шалоўскі	12,9	78,3	18,6	3,3	100,0	100,0	113,3	25,0
60. Халопенскі	12,8	69,5	29,0	9,8	92,9	100,0	106,6	78,5
61. Талачынскі	12,5	100,4	45,1	—	104,8	100,0	110,5	83,0
62. Жыткавіцкі	11,9	35,3	9,3	49,6	94,2	99,9	96,7	8,0
63. Заслаўскі	11,9	65,5	13,1	6,1	102,9	100,0	95,6	2,7
64. Лёваўскі	11,8	59,3	39,4	13,7	101,2	100,0	78,5	89,6
65. Рэчыцкі	11,6	55,8	88,0	8,5	101,8	100,0	100,0	1,6
66. Чэрвеньскі	11,6	37,9	28,0	1,9	107,0	100,0	98,5	1,0
67. Парыцкі	11,1	14,4	85,2	0,3	96,9	100,0	89,6	2,7
68. Петрыкаўскі	11,1	14,4	85,2	0,3	96,9	100,0	88,6	2,7
69. Барысаўскі	10,6	116,5	46,2	14,4	100,0	100,0	119,3	86,5
70. Гаўскі	10,6	40,6	28,9	6,3	100,0	100,0	89,1	—
71. Уваравіцкі	10,3	52,9	42,8	6,0	99,9	100,0	91,7	74,4
72. Асіпавіцкі	10,2	43,2	13,5	13,8	100,0	99,7	112,3	7,9
73. Прапойскі	9,9	19,2	14,5	6,0	111,0	100,0	107,7	1,7
74. Дрыбінскі	9,5	92,6	33,0	18,2	100,0	95,0	106,2	89,7
75. Лельчыцкі	9,4	59,2	50,6	15,4	107,1	100,0	114,9	48,4
76. Лельчыцкі	9,3	66,2	27,2	7,2	103,1	100,0	93,8	21,9
77. Хойніцкі	9,2	55,0	83,1	10,5	100,0	100,0	100,0	—
78. Мсціслаўскі	9,1	79,6	13,5	25,4	82,8	100,0	65,5	10,3
79. Асвейскі	9,1	49,7	14,4	6,5	102,9	100,0	48,8	83,0
80. Касцюковіцкі	8,9	68,9	14,0	2,5	104,6	100,0	58,6	47,2
81. Ветрынскі	8,9	56,7	15,1	8,3	104,4	100,0	108,5	31,4
82. Чавускі	8,4	66,1	—	9,4	107,1	100,0	107,8	—
83. Брагінскі	8,1	16,7	2,1	8,8	100,0	93,4	89,8	—
84. Сіроцінскі	7,6	50,7	18,1	5,3	98,4	100,0	123,4	63,6
85. Жлобінскі	7,3	25,4	22,3	8,5	102,4	100,0	114,8	1,1
86. Племчаніцкі	6,7	70,5	27,5	4,5	108,2	100,0	84,7	2,8
87. Круглянскі	5,4	83,6	47,0	0,4	100,0	100,0	78,2	29,9
88. Расонскі	4,4	58,9	25,2	19,4	99,5	100,0	79,2	84,8
89. Полацкі	4,3	66,8	20,6	10,7	106,6	100,0	99,4	16,1
90. Віцебскі	2,7	75,6	67,5	1,1	94,8	100,0	63,8	7,0
91. Дрыбінскі	2,5	79,8	15,1	23,1	104,0	100,0	62,0	90,6
УСЯГО ПА БССР	18,9	67,1	84,3	11,8	102,4	100,0	101,6	89,4
Было на 26-VI 1935 г.	6,1	63,0	29,5	5,0	94,4	100,0	79,2	25,7
Было на 30-VI 1934 г.	47,1	84,0	78,4	9,0	112,8	87,5	89,0	—

Учотні-статыстычны аддзел Наркамзема БССР.

## СУСТРЭЧА РАБОЧЫХ УДАРНИКАУ З ГЕРОЯМІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ

Учора ўвечары ў лепнім театры «Профінтэрн» сустрэліся лепшыя ударнікі, вятныя людзі мескіх фабрык і заводаў з героямі грамадзянскай вайны, актыўнымі удзельнікамі вызвалення БССР ад белалаякаў.

Вечар адкрыўся ўступным словам сакратара гаркома КП(б)В тав. Жаласевіча.

Камандыр Н-скай дывізіі т. Герачоў зрабіў вялікі даклад на тэму «Пятнаццаць гадавіна перамогі Чырвонай арміі над кіраўніцтвам партыі і таварыша Сталіна над белалаякамі».

Адзіна з кіраўнікоў партызанскіх атрадаў на Бабруйшчыне, тав. Влосага, падзяліўся асобнымі эпізодамі барацьбы чырвоных партызан з белалаякамі.

да з'явала з'яўленне на трыбуне дэда Талаша, вядомага чырвонага партызана Палесся, героя аповесці Якуба Коласа «Дрытва».

Шумнымі авацыямі было спаткана выступленне тав. Гем-Гем, былога камандыра 3-га корпусу РСЧА, імя якога звязана з вызваленнем Беларусі ад белалаякаў.

Ва ўсіх выступленнях удзельніцаў сустрэчы сквазіла адна думка: толькі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пад кіраўніцтвам геніяльнага стратэга пролетарскай рэволюцыі Іосіфа Вісарыявіча Сталіна наша слаўная Чырвоная армія ішла ад перамогі да перамогі, а БССР ператварылася ў адну з перадавых рэспублік Савецкага Саюза.

Сход паслаў прывітальную телеграму тав. Сталіну і тт. Варашылы-

## Узнагароджанне ордэнам Леніна Чувашскай АССР і яе кіраўнікоў

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе:

За выдатныя заслугі ў справе правядзення на працу рады год асноўных сельскагаспадарчых работ, культурнага будаўніцтва, вырошчвання нацыянальных кадраў, дзяржаўнага будаўніцтва і на выкананню абавязальнасцяў перад дзяржавай, — узнагародзіць ордэнам Леніна Чувашскую АССР і яе кіраўнікоў: першага сакратара Чувашскага абкома ВКП(б) тав.

Петрова С. П. і старшыню ЦКВ Чувашскай АССР тав. Нікіціна А. Н.  
Старшыню Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР І. АМУЛАУ.  
Масква, Кремль, 27 чэрвеня 1935 г.

## Узнагароджанне Ленінградскага інстытута Фізічнай культуры

МАСКВА. 2 ліпеня. (БЕЛТА). Аданачуючы высона паказальнікі, дасягнутыя Ленінградскім інстытутам фізічнай культуры імя Ф. Ласгафта за апошнія гады, і яго

гарадаў Ленінградскі дзяржаўны інстытут фізічнай культуры імя Ф. Ласгафта ордэнам Леніна, а дырэктара інстытута тав. Залікона Е. Ю. — ордэнам Чырвонай Звяз-



...т. д. Яны асвойваюць і тым зорка, якіх кажаць не дасоў. Напрыклад, дасягнуць адзінства пад псеўдэ імем. «Пражываючы ў частцы» асобных палітычных арганізацый, якіх і былі гаварыць.

Пражываючы ў частцы ў аднаго «Шлях Леніна» перараслі ў сацыялістычнае гаспадары, а калгаснае гаспадары стала другароднай спрэчай.

Катэгорыя дзяржавы партыі і града аб ліквідацы арганізацыі на ўчастку рэалізацыі пазыцыі на ажыццяўлена ў раёне раёнаў, у тым ліку Чырвоны, Краіны, Калгаснік, Камароўскі, Лясны, Журавіцкі, Расонскі і іншых.

У Тураўскім раёне за неўданы разліч не прадана ні адной аб'ектаў Чырвоны і Сурожскі раёны выкавалі план рэалізацыі пазыцыі сярод аднаасобнікаў на 1-5 проц.

Савец Народных Камітараў БССР аднаў работу гэтых перадавых раёнаў і адгукі дадатковыя арганізацыі на аднаасобнікаў катэгорыя на 11 тыс. руб. Грошаму, Старобінскаму, Чырвоны-слабодакму і Чырвоны-слабодакму раёну.

Набыццём дэнь усеагульнага свята. Наша гаспадарыя задача сустрэць 11 ліпеня новымі пераможамі на фінансавы фронт, які не менш 60 проц. паступлення грошай на падтрымку з вартаснаў і аднаасобнікаў.

Многія дырэктары, сакратары партыяў сталі ўжо акадэмікам спецыяльна, свайго прадпрыемства, старыя рабочыя — узорам культуры ў рабоце. Галоўнае і найбольш лікавае імя ў дзяржаве — у малодшай большасці рабочых, Яны — хлопцы і дзяўчаты калгаснай Беларусі — пачаўнікі прасторыя карусы, фабрыкі і заводы. Большасць яшчэ не так даўно мала ведала вытворчасці, не адчувалі сваёй улады над машынамі, а пры малой перабы ў рабоце гаварылі: «Машына распрацавала». Цяпер моладзь усё больш і больш сталовіцца найстрашні, упэўнены ў сваіх сілах.

Усё гэта перапрацава географію краіны, мясцовыя гарады ператварыліся ў магутныя індустрыяльныя, культурныя гарады з шматлікімі дэсаткамі тысяч рабочых, тым гаворыць у двух словах, акцыя заключачы: «усё ў парадку». Сягоння, праславаць напружаны аб стане, як тое дзець, — отаройнай дзяўчыны было 12 год — з польскага боку пераважна і гваліць з адной ватай — убавіць працтарыве ворына на паліт палгаса. Колькі сьвятых пачуццяў, сацыяльных імпульсаў у гэтым маленяці, значаіныя факты з дзецьмі. Ён яра адмоцтвае любові, незаробітую зацікаўленасць працоўных Заходняй Беларусі да Савецкай Беларусі. Граница, як і ўся Беларусь у палым — удзячнайшы, глыбока хваляючы матарыя для пачатка.

Квітучая сацыялістычная рэспубліка — трыумф левіска-сталінскай нацыянальнай палітыкі. Мы, пружыны пісьменнікі, зробім усё, каб у сваёй кнізе аб БССР глыбока і праўдзіва расказаць грузіскім рабочым і калгаснікам аб гераічных справах рабочых і калгаснікаў Беларусі, аб іх выдатных біраўніках.

Ужо ў 1934 год наша рэспубліка мела 35 рэбфакаў і 11.754 студэнтамі. Гэта першая ступень, гэта «вароты» для рабочай і сацыяльнай моладзі ў вышэйшую навуку — ВНУ і тэхнічныя, якія шырокай сеткай раскінуліся ў сацыялістычнай Беларусі.

У 1925 годзе было 4 ВНУ і ВТНУ, то ў 1934 г. іх было 18, у якіх навучалася 13.243 студэнты. Дзясатні тысяч тэхнікаў атрымлівае штогод наша сацыялістычная гаспадарыя. У 1925 годзе было ўсяго на БССР 29 тэхнікумаў з 4.906 студэнтамі; а ў 1934 годзе маем 30 тэхнікумаў з колькасцю студэнтаў у 20.925.

А. М.

Возьмем Мадэлюскі раён. Будыць пралетарскі цэнтр, са значным фі-

Начальнік упраўлення ашчадск і дзірпрарыта БССР.

М. К.

М. К.

М. К.

М. К.

# Чырвоныя партызаны\*

## СЯМЁН ФІРЫН

У канцы сямітыка наш атрад, устанавіўшы рэгулярную сувязь з кіраваннем Чырвонай арміі, атрымаў сур'ёзнае баявое заданне: з моманту наступлення Літоўскай чырвонай дывізіі знаёсіць у тыме ворага сапрушальны ўдар аборонае часцям баям, уладзіць дзве ранячыя пункты — Сісік і Пагір.

У хутары на ўсіх правілах ваяннага майстарства і нават удасушляў абвешчаны падыходы да мясцовага валака дроту. Ажыццё слабае месца хутары аставалася ў напрамку Сісік і аддзялялася ад прылягаючага лесу даволі глыбокай рачукай. Белыя, відць, не чакалі ўдару адсюль. Мы рашылі спрыяць гэта па-абым.

Канікі Кушныра, падмацаныя кулямётным узводам, з ночы адправіліся лесам уверх па цячэнню з тым, каб да світанні пераправіцца праз рэчку і непрыкметна падыйсці к хутару з неўмацаванага боку.

Другая група пад камандай Бандуры была візута наперароз шашы, якая вяла к Сісікам, каб пераправіць белых, у выпадку нашай удачы, павянара адступіць на Сісікі. Гэта група павінна была замаскавацца ўжоўж шашы і прыліва чакаць адыходу белых. Толькі ў выпадку доўгай заціжкі бою, што маглі сведчыць аб пачатку пачатку, Бандура меў права пера-спуніцца к хутару і ўзвзацца ў бой. Асноўныя сілы атрада былі прызначаны для забавога ўдару на хутар з боку прылягаючага да яго ляска.

Я Кушныр і Бандура са сваімі часціцамі ўжо адправіліся ў паход, калі разведка паведаміла пачаццё пачатку: у белых на хутары аказалася артылерыя. Гэта паведаманне ў хутары аказалася вельмі важным. Мы даўно ўжо марылі аб умесных гарматах, і наўдасць на хутары артылерыя ажывіла нам усю нечаканую магчымасць. З другога боку, гэта ўскладняла аперацыю. У прыватнасці, для мяне не было лёгка, як пачаўшы сьце пад артылерыйскім агнём нашы навучы-партызаны.

Але вось тут іх і чакаў са сваімі партызанамі Бандура. Мапей ледзь утрымліваў іх ад неабдуманых дзеянняў. У апошняю хвіліну партызаны не выцярпелі і, убачыўшы ляцуючых са шашы белых, выскачылі насустрэч. Гэта была дзякая тактычная памылка, якая каптавала жыцця дзясатку партызан. Бандура меў на сабе валасы ад ачаю. Белыя, як чарці, віхрам наскочылі на партызан, перасекшы шашу. Стралай мігаванула гармата. Белыя апракнудлі партызан і ўдзялі-б. бадай, у Сісікі, калі-б коні другоў гарматы не спалохаліся і не кінуліся ў бок ад дарогі.

У гэты час ураганам паліцелі на іх кушныроўцы. Замаскавалася смяротная сеча. Астаткі белікоў, бязчыя поўную беспадобнасць далейшага супраціўлення, рассяпаліся па шашы і па полю ў пошуках выратавання. Нягледзячы з іх вышлі з галавой з гэтай схваткі.

Пасля ўзніцця наш хутары (а пачаў тэрміновую эвакуацыю Пагір. Мясцовыя вёскі, праслаўленыя адрыве святых, прабаву сапраўды прыталам к пасёлку з прызначаным уброем і падлічым адпору набогу атыхрыстанскіх войск. Савіно, аднак, на гэты момант аказаліся непадатлівымі на іх дзеяння ўгаворы. Тады белыя перыліся на ачышчэнне Пагір прыступілі к эвакуацыі.

Як данеслі нашы лазутчыкі, белыя замацаваліся каля ўваходу гарадок на кладбішчавым пасел. Кулямётныя гнёзды былі на ленты імі таксама на зваліцы лоўнага касцёла Пагір і ў дзевяцьверховай пагельнай школе, на гонцы, у заходнім канцы гарадок. Трохдзюймоўку, уцалеўшую за хвату кушныроўцамі ў час пачатку нага для белых бою каля хутары, лі ўтвалі разам з эвакуіраванымасца, быццам адчуваючы іх разгром.

Пашы раненых мы сцягнулі ў Сісікі, зрабілі ў паненім доме палатны лазарэт. Мабілізаваўшы ў дапамогу нашаму лезару і сёстрам місцовага фельдчара і несташкіх жанчынаў для неадкладнай арганізацыі хуткай дапамогі нашым раненым байцам. Пасля гэтага мы звязаліся з нашымі лазутчыкамі і, наспех падарміўшы коней і падмацаваўшы людзей, выступілі на Пагір.

У гэты час ураганам паліцелі на іх кушныроўцы. Замаскавалася смяротная сеча. Астаткі белікоў, бязчыя поўную беспадобнасць далейшага супраціўлення, рассяпаліся па шашы і па полю ў пошуках выратавання. Нягледзячы з іх вышлі з галавой з гэтай схваткі.

Праз некаторы час кушныроўцы выпінулі са снегу загрушную гармоту і, брэгаючы зараднымі шпчыкамі, урочыста пачалі яе на

Удача суправажала нас у гэ-

Удача суправажала нас у гэ-







